

ЗВ'ЯЗДА

Орган ЦКіМККП(б), ЦВКіСНК БССР

№ 105 (5779) 9 мая 1937 г., нядзеля ЦАПА 10 КАП.

Сёння ў нумары:

ПЕРАДАВЫ АРТЫКУЛ — Абмеркаванне п'яцігодня трэцяй пяцігодкі.
 У прэзідыуме ЦВК Саюза ССР.
 Прамова тав. М. І. Калініна на пасяджэнні прэзідыума ЦВК Саюза ССР.
 Пастанова СНК БССР і ЦК КП(б) — Аб ходзе веснавой сяўбы па рэспубліцы.
 А. Напорука — Аб гнілой тэорыі «сагукання класовай барацьбы».

АБМЕРКАВАННЕ ПЫТАННЯў ТРЭЦЬЯГ ПЯЦГАДОВАГА ПЛАНА: М. Рубінаў — Праблемы хімізацыі народнай гаспадаркі ў трэцяй пяцігодцы.
 Т. Хаткевіч — Чаму вучні не наведваюць школы.
 На рабніках партыйных канферэнцыйных гор. Менска.
 Пляя сяўбы яравых па БССР, на 5 мая выкашана на 59,6 проц.

ЗА РУБЯЖОМ:
 Совецка-японскія адносіны;
 Траіцкісты — падбукторшчыні мяцежу ў Барселоне;
 Падзеі ў Барселоне;
 4 тысячы дзяцей і жанчын з Більбаа прыбылі ва Францыю;
 На франтах у Іспаніі;

АБМЕРКАВАННЕ ПЫТАННЯў ТРЭЦЬЯГ ПЯЦГОДКІ

Відавочна перамогі першых двух сталінскіх пяцігодкаў прадмаглі ўсім свету перавагі сацыялістычнага ладу, які ператварыў старую эканоміку і стварыў новую, сацыялістычную эканоміку на цвёрдым большавіцкім плане.

Дэтарывовае выкананне плана другой пяцігодкі прамысловасцю і чыгуначным транспартам упэўняе надзею краіны на рашэнне новых задач сацыялістычнага будаўніцтва. Мешч 8 месяцаў асталося да наша 1937 года, г. зн. да каляндарнага тэрміна сканчэння другой пяцігодкі. 28 красавіка Савет Народных Камісароў ССР абавязав Дзяржплан, наркаматы ССР і саўнаркомы саюзных рэспублік закончыць складанне трэцяга пяцігодкавага плана народнай гаспадаркі і да 1 ліпеня прадставіць яго на зацвярджэнне Саўнаркома Саюза ССР.

Пад урвак большавікоў — вялікая сіла. Вынікі сацыялістычнага планавання мы ўжо адчулі і адчуваем пастаянна. П'яцігодкі дазваляюць нам узяць у трэцяй пяцігодцы нашу навуку і тэхніку. Кожны ініцыятывы чалавек нашай краіны мае магчымасць выступіць у сваіх прапановах. Распрацоўка плана — справа не вузкай групы спецыялістаў, гэта — справа ўсёй партыйнай і савецкай грамадзянасці.

Пад урвак большавікоў — вялікая сіла. Вынікі сацыялістычнага планавання мы ўжо адчулі і адчуваем пастаянна. П'яцігодкі дазваляюць нам узяць у трэцяй пяцігодцы нашу навуку і тэхніку. Кожны ініцыятывы чалавек нашай краіны мае магчымасць выступіць у сваіх прапановах. Распрацоўка плана — справа не вузкай групы спецыялістаў, гэта — справа ўсёй партыйнай і савецкай грамадзянасці.

АБ ХОДЗЕ ВЕСНОВОЙ СЯЎБЫ ПА РЭСПУБЛІЦЫ

Пастанова СНК БССР і ЦК КП(б)Б


СНК БССР і ЦК КП(б)Б прызнаюць ход сяўбы па рэспубліцы зусім незадавальняючым. На 5 мая п'яцігодкавага плана выкашана ўсяго на 60 проц, прычым за п'яцігодку складала толькі 10 проц.

Незадавальняючы ход сяўбы з'яўляецца вынікам таго, што кіравніцтва раёнаў раённаў, у асабліваці Сіроцінскага (34 проц. плана сяўбы), Лягойскага (36 проц.), Рэсонскага (39 проц.), Круцкага (49 проц.), Гарадзінскага (43 проц.), Лявоніўскага (44 проц.), Асейскага (44 проц.), Уваравіцкага (45 проц.), Лявоніўскага (45 проц.), Мехавіцкага (47 проц.), Смалвіцкага (46 проц.), Вельскага (43 проц.) і Чэрвеньскага (49 проц.), не гледзячы на п'яцігодкавы СНК БССР і ЦК КП(б)Б аб завяршэнні сяўбы ў максімальна кароткі тэрмін, не зробілі для сябе ніякіх вывадаў, не мабілізавалі калгаснікаў не выкашана гэтых узаканяў і дапусцілі апаартуністычны самацёк у кіравніцтва сяўбы.

СНК БССР і ЦК КП(б)Б лічаць асабліва незадавальняючай работу раёнаў у галіне сяўбы за прайшоўшую пяцігодку. Так, у Буда-Кашэўскім раёне зусім не было прыросту, у Нарышкім раёне — 3,9 проц, прыросту, у Гомельскім раёне — 4 проц., у Хойніцкім раёне — 4 проц., у Ігуменскім раёне — 4 проц., у Веткаўскім раёне — 5 проц, Кармянскім раёне — 5 проц., Чачэрскім раёне — 6 проц.

Знаходзячы зусім неадпаведнаму дасягненню гэтага раёнаў у выкананні плана веснавой сяўбы, СНК БССР і ЦК КП(б)Б патрабуюць ад сакратароў акругаў, гаркомў і райкомў партыі, а таксама ад старшын акруговых і раённых выканкомаў і зямельных работнікаў, уладальнікаў і ўсіх астатніх асабовых раёнаў у бліжэйшыя дні дабіцца ліквідацыі адставання ў выкананні плана веснавой сяўбы.

Старшыня СНК БССР ГАЛАДЗЕД. Сакратар ЦК КП(б)Б ШАРАНГОВІЧ.



Народны артыст Саюза ССР В. І. Неміровіч-Данчанка, унагароджаны орданам Леніна. Фото В. Фабісавіча (СФ).

Да складання трэцяга пяцігодкавага плана сельскай гаспадаркі

У Наркамзе ССР, пад старшынствам наркома М. А. Червова, адбылася нарада прысвечаная трэцяй пяцігодцы па сельскай гаспадарцы. У нарадзе прымаў ўдзел намеснік наркома сельгаспадаркі ССР, начальнік галоўных кіравніцтваў, прадстаўнікі акадэмі сельскагаспадарчых навук імя Леніна, навукова-даследчых інстытутаў і інш.

У нарадзе прымаў ўдзел намеснік наркома сельгаспадаркі ССР, начальнік галоўных кіравніцтваў, прадстаўнікі акадэмі сельскагаспадарчых навук імя Леніна, навукова-даследчых інстытутаў і інш.

Аб назначэнні тав. КАРСКАГА М. А. паўнамоцным прадстаўніком СССР у Турцыі

Пастанова прэзідыума Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР. Прэзідыум Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР пастанавіў: Назначыць тав. Карскага Міхаіла Андрэевіча паўнамоцным прадстаўніком СССР у Турцыі.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР М. КАЛІНІН, Сакратар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта СССР І. АНУЛАЎ, Масква, Прэм'я, 7 мая 1937 года.

У АПОШНЮ ГАДЗІНУ

ТРАІЦЫСТЫ — ПАДБУКТОРШЧЫНІ МЯЦЕЖУ ў БАРСЕЛОНЕ

ВАЛЕНСІЯ (горад на ўсходнім узбярэжжы Іспаніі, часовае рэзідэнцыя ўрада), 7 мая. (БЕЛТА). У пераважнай частцы, прысвечанай паліцыі у Каталоніі, орган кампартыі «Муно обреро» сымплекса на гусняй ролі, якую ў гэтых паліцыях атрымалі замаквананыя фашысты, траіцкісты і так званыя «бескантралныя элементы».

Увесь народ, — піша газета, — на баку ўрада. Комунистычная партыя Іспаніі прапагуе ўраду сваё беззагорачнае падтрыманне. П'яцігодкавае патрабаванне паліцыі расправы са зраджанцамі.

У артыкуле «Траіцкісты за работай» газета піша, што фактычна на старонках траіцкіскага лістка «Я Баталь» прагучоў сінгал да мяне і што ў каталонскіх паліцыях ПОУМ (траіцкіска-арганізацыйны ў Іспаніі) з'яўляецца адным з галоўных падбукторшчыкаў. «Муно обреро» патрабуе прымянення да траіцкіскага закона ў усёй яго стругасці.

«Назвам траіцкістам, належыць да гэтых банда, — падкрэслівае «Муно обреро», — азначае быць у рыхлах забойцаў.

У ПРЭЗІДЫУМЕ ЦВК САЮЗА ССР

Учора, 7 мая, адбылося пасяджэнне прэзідыума ЦВК Саюза ССР.

Старшынстваваў тав. М. І. Калінін, адзінадушна прыняў урачысты ордэн вялікай гвардыі Камандара Чырвонай Арміі. Ад іх імя каманды Пётроў у кароткай прамоўе перадаў баявое абавязанне стаяць абаронай сацыялістычнай радзімы — яшчэ больш маляваць абаронную магучасць Савецкага Саюза.

Затым ордэн атрымаў член рэдакцыйнай камітэ «Правды» тав. Мехіс, работнік і кіравніцтва друкарні газеты «Правда» імя Сталіна.

— Праўдзісты, — заявіў у сваім слове тав. Мехіс, — апраўдаваць дзяверэ сталінскага Цэнтральнага Камітэта партыі і ўрада. Мы абіраем, што будзем сталінскімі спайнерамі на ідэалагічным фронце. Калі патрэба абстаўкаў, мы зможам перамацаваць і будзем у першых рыхлах навін Радзімы-Савецкай Чырвонай Арміі.

Ад работнік і інжынерна-тэхнічнага персонала друкарні газеты «Правда» імя Сталіна выступіў дырэктар друкарні тав. Сосенца.

Гарачы апладзісменты раздаліся ў зале, калі да тав. Калініна падыйшлі работнікі МХАТ імя Горькага на чале з на-

родным артыстам Саюза ССР В. І. Неміровіч-Данчанка. Тав. Калінін уручыў гэтай дэлегацыі ордэн Леніна, якім унагароджана МХАТ, і пільна вышываў відэішых дзяцей тэатра.

Ад вядомыя МХАТ выступіў у прамоўе В. І. Неміровіч-Данчанка.

— П'яцігодкі нашых звыч, — заявіў В. І. Неміровіч-Данчанка, — сацыялістычны рэалізм, глыбокі мастацкі густ, скарэстанне тых лепшых традыцый нашага тэатра, якія нажомлены за час яго існавання.

Гэты шлях — адна сапраўдны, правільны. І мы абіраем яго: іці па гэтым шляху часна і тым аддзякаваць урад, які даў нам гэту высокую ўнагародку.

Удзел за тым атрымалі ордэн асобна прадстаўнікі дэлегацыі МХАТ: В. І. Неміровіч-Данчанка, Качалаў, Масвін, Леаніў, Кішпёр-Чэхава, Хмелёў, Тарасова, Лабаравіч, Шушчанка, Ліліна і інш.

Уручыўшы ордэн Чырвонага сцяга буйным байдэм Чырвонай Арміі, якія вышываюцца ў годзе грамадзянскай вайны — тт. Балоду і Румянцаў, тав. Калінін звярнуўся да ўнагароджаных з прамовай. (БЕЛТА).

СОВЕЦКА-ЯПОНСКІЯ АДНОСІНЫ

ТОМО (сталіца Японіі), 7 мая. (БЕЛТА). П'яцігодкі зямельнага спраў Японіі Сато прыляў урада зямельнага карэспандэнтаў і рабій у разгортваючы з'яву аб зменнай адпаведнасці Японіі. Зварываючы сацыялістычныя адносіны, Сато сказаў:

«Урагуіраванне сацыялістычных адносін неабходна. Наколькі ах сённяшні так і японскія ўрады аднолькава садым паліцыяна п'яцігодкавага станаўлення, думаю, што не будзе празмерна іскавай аздачы ўрагуіраванне нявырашанага пытання, калі набылі да іх у паліцыяна і раліцыяна. У сувязі з гэтым чакаю, што буду мець прыватныя ўтары з Юрэнэем (паўпрадам СССР), які няўдана вярнуўся на свой пост».

Пасля гэтых Сато зямельнага карэспандэнтаў задалі яму шмат пытанняў, сярод якіх вялікае месца займалі пытанні аб галоўніцтва і перспектывах адносін Японіі Б'ітэем і Англіяй.

На пытанне аб сацыялістычных адносін Сато даваў вельмі палітычны адказы. Так, напыраўся, на пытанне: «Шэ зможна ён выконваць якія-небудзь канкрэтыя меры, якія зможуць садыялістычна налішыць сацыялістычныя адносіны?» — Сато адказаў, што «ён абрацае і кафе-бы вядоў прэгагаворы па гэтай праблеме з Юрэнэем; таму было-б неразумным у даям момант адкрыта гаварыць аб гэтых справах».

На пытанне: «Ці прытрымліваецца прэрапарты японскі ўрад погляду сваіх паліцыянаў, што заключэнне пакта аб ненападзе з СССР можа паслужыць толькі пасля падарываў ўрагуіраванна ўсіх спрэчых пытанняў?» — Сато адказаў, што ён «не можа нічога сказаць аб будучай паліцыі японскага ўрада на даному пытаньне, але што катэчына яго асабіста, да мяне намер узяць пытанне аб заключэнні пакта аб ненападзе з СССР».

ДЭМАРАЛІЗАЦЫЯ ў РАДАХ ФАШЫСЦКІХ ВОЙСК

ДОНДАН (сталіца Англіі), (БЕЛТА). Дад іранскіх фашыстаў у войсках іспанскіх мянежнікаў рашыў пакінуць раўна мянежнікаў і вярнуцца ў Англію. Гэта «Адрым іспанскіх» аублікавала ў сувязі з гэтым залу іранскага фашыскага правадзіра генерала О'Дэфі, які аналявае атрад іранскіх фашыстаў.

Генерал О'Дэфі ўсім кіраваў старэвца апраўдаў дэмаралізацыю сваіх прыхільнікаў, аказ, ён вымуша прызнаць, што іранскія фашысты панеслі сур'ёзныя страты аб'іткі і раненымі. О'Дэфі дадае, што войскам мянежнікаў пагражае небяспека тыфознай эпідэміі.

Прамова тав. М. І. Калініна

Мы любім Чырвоную Армію і любім яе выкладчыка, — гаворыць М. І. Калінін. І калі ўнагароджваюць яе байцоў за іх доблесныя справы, то гэтым ўнагароджаным ралуюцца не толькі самі байцы, не толькі тая частка, у якой яны служылі, але ралуюцца увесь чэсны народ Савецкага Саюза, бо ўнагароджаныя сведчылі аб роспе магучасці і доблесці нашай Чырвонай Арміі. Таму дазваляе перадаць першыя прывітанні ўсім ўнагароджаным байцам нашай Чырвонай Арміі і тым, хто атрымаў ўнагародку за баявыя поспехі. (Шумныя апладзісменты).

Мы ўнагароджваем сёння таксама работнікаў «Правды». «Правда» — такая зброя, якой кожны комуніст выключна даражыць і не можа не даражыць. Бо, таварышы, у нашай краіне ва ўладзе стаяць работнік клас, ён заваяваў гэту ўладу. Калі вы паглядзіце п'яцігодкава гісторыю заваявання пролетарыятам улады, то вы бачыце толькі стачкі, сутычкі, кровапраліны і, нарэшце, — Кастрычніцкую сацыялістычную рэвалюцыю. Але гэта будзе чыста вонкавая гісторыя, за якой сымплекса напружанай ідэяй барацьбы. Бо таму масы і афіравалі сваё жыццё, усё дараго, што ў чалавэка ёсць, што яны абаранялі ідэі, якія гісторыя прызначана было прывесці ў жыццё пролетарыятам.

«Правда» ёсць той орган, які 25 год нес асвету пролетарыятам, агітуоўваў яго, арганізоўваў, які разам з масамі біўся за правядзенне гэтых ідэй у жыццё. Калі-б знайшоўся мастак, біякі па сваёй маштабу Шэкспіру, ён алоў-бы ў выключна яркіх фарбах паказаў гісторыю гэтай барацьбы, дзе тысячы людзей гінелі ў барацьбе за высокія ідэалы. Што можа быць больш благародна, чэсна, чым барацьба рускага пролетарыята, у кіравніцтва якой прымае такі вялікі ўдзел «Правда»? Усім натуральна, што ўнагароджаныя «Правды» ёсць наша агульная святая. Я ад душы пасылаю прывітанне і самыя шчырыя вышываўкі кі-

раўніку «Правды» тав. Мехісу (шумны апладзісменты) і ўсім тым работнікам, якія стваралі, друкавалі і распаўсюджваюць «Правду».

Трэцяя група ўнагароджаных — гэта маскоўскія Мастацкі тэатр, яго работнікі і ўнагароджаны, як лепшых прадстаўнікоў рускага мастацтва. Прадстаўніцтва маскоўскіх Мастацкі тэатр заўважы, яго ёсць ведошы, нават тыя, хто не ходзіў у тэатр.

Мне здаецца, што гэта ўзна-врата з'яўляецца ўспароднай ўнагародай.

У старыя часы людзі, вядома, казліві ў тэатр, многія нават вельмі часта хадзілі, панілі, алладаравалі і вкветкі пазносілі буйнейшым артыстам, спевакам, музыкантам. Але ўсё-такі тыя адносіны, якія ўстанавіліся паміж савецкімі грамадзянамі, паміж савецкімі ўрадам і тэатрам, — такіх адносін ніколі раней не было і не можа быць.

У нас, у савецкай дзяржаве, тэатр з'яўляецца магучым фактарам асветы мас, тэатр уваходзіць саствавом частка ў справу адукацыі мас, у справу ўдзялення культуры ў масы. Вось чаму ўрад і партыя так сур'ёзна адносіцца да тэатра.

Я ад душы вітаю вас, таварышы, з высокай ўнагародай. Гэта ўнагарода азначае, што мастацкі тэатр мае поспехі і ў гэтых адносін ідэі ў нагу з нашым народам.

Але мне здаецца, што тыя поспехі, якія вы зарае маеце, гэта толькі пачатак. Правільна сказаў Неміровіч-Данчанка, што тэатр чакае найвялікшага драматычнага, буйнейшага тэатра. Але вы, як вялікая культурна сіла, павінны падштурхоўваць гэту справу. Я не ўмяняюся, што такіх мастацкіх тэатр павяліча, і час іх павялічэння не за гэрым.

Яшчэ раз вітаю Мастацкі тэатр з поспехамі і спадзяюся, што ў бліжэйшых гадах гэты поспехі будуць прыумножаны. (Бурныя доўгі апладзісменты).

НА РАЕННЫХ ПАРТИЙНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ

СТАЛІНСКІ РАЁН

Ранішняе пасяджэнне 8 мая пачалося тэматычным галасаваннем кандыдатуры, выслушаным у склад райкома. Перад тым, як прыступіць да тэматычнага галасавання, старшыня шэстай камісіі працягваў паведамляць аб арганізацыйным выбараў партаргану. Пасля гэтага дэлегаты атрымалі выбарчыя бюлетэні. У малой зале Дома партызанаў, дзе былі ўстаноўлены ўрны, былі расставлены столікі, і кожны дэлегат меў магчымасць сур'ёзна абдумаць кожную кандыдатуру, выказаць, або дадаць новыя кандыдатуры. Працэс тэматычнага галасавання працягнуўся 2 гадзіны.

Тэматычнае галасаванне закончана. У малой зале атэстацыя толькі шэстай камісіі. Яна прыступіла да падліку галасоў. У гэты час канферэнцыя працягвала сваю работу, абмеркавала і прыняла рэзалюцыю на справядліваму дакладу райкома КП(б)Б.

У прынятай рэзалюцыі канферэнцыя азначыла, што ў Сталінскай партарганізацыі менавіта шэстай камісіі паршуніны ўнутрыпартыйнай дэмакратыі. У рэзалюцыі таксама ўзгадваецца аб тым, што рад членаў райкома (Дробышэўскі, Пасе, Пазваляка і інш.) не прымаў ніякага ўдзелу ў гэтай рабоце, тэма бесумясна з'яўляецца адным з паказальнікаў слабай работы райкома.

Асабліва партканферэнцыя азначыла, што ўказанні ЦК ВКП(б) і таварыша Сталіна аб неабходнасці павышэння большасці партыі не былі дастаткова ўлічаны райкомам партыі, а прычым гэтага ў рэзалюцыі прадыягнаставалі ўстаноў (Аўтараментавы, Мясакамінат і інш.) традыцыя, буржуазныя і нацыяналістычныя паняцці былі прычынай даўжэйшага часу неспі падрыўную работу супраць партыі і дзяржавы.

Вылучана вялікая ўважлівасць варожых элементаў ірадыкальных участкаў работ «Звязды», «Рабочий», «Радзімкітэт», Віва, ВКСП(Б) сведчыць аб неапаганіцы з боку райкома значнага івагалічнага фронту і паслядоўнага ажыццяўлення лініі Сталіна і нацыяналістычнай палітыкі.

Адно з слабых месц у рабоце райкома — адназначна ў рэзалюцыі канферэнцыі — гэта кроўная арганізацыя прапаганда лініі і масавай агітацыі.

Выкладанне гісторыі партыі ў большасці выпадках не пастаўлена на належную вышыню.

Мала выкарыстоўвацца фактычны матэрыял, няма паказу жыццёвых людзей і карцін барацьбы. Пуганні гісторыі КП(б)Б зусім не асветляюць. Да кіраўніцтва агітацыйна-масавай работы не прыняты ў дастатковай меры кіраўнічы партыйных, гаспадарчых і савецкіх арганізацый.

Канферэнцыя азначыла, што райком партыі лічыць неабходным выдзяліць у тых практычных прапаноў і ўказанняў, якія былі зроблены на справядліва-выбарчых сходах.

Рэзалюцыя канферэнцыі накіравана радам канкрэтных заходаў, пастаўленых перад новым складом райкома.

У рэзалюцыі падкрэслена неабходнасць прыняцця мер да самага хуткага і дакладнага выканання пастаўленай лініі ЦК ВКП(б) і рашэнняў парткоў партарганізацый.

Вячэрняе пасяджэнне пачалося аб'яўшчым вынікам тэматычнага галасавання. Склад райкома значна абнавіўся. З 31 члена райкома, абраных канферэнцыяй, толькі 10 чал. былі ў мінулым складзе райкома. Пасля аб'яўшчых вынікаў тэматычнага галасавання ў склад членаў райкома, канферэнцыя прыступіла да абмеркавання кандыдатур для тэматычнага галасавання ў члены райкома. Усяго канферэнцыя абмеркавала і пакінута ў спісах для тэматычнага галасавання 22 кандыдатуры.

Перад тым, як прыступіць да намечаных кандыдатур на гарадскую партканферэнцыю, раённая канферэнцыя перагледзла і адміністрацыя свабоднае рашэнне ў адносінах пазбаўлення магчымасці быць членам гаррайкома, не абраным на канферэнцыю ў якасці дэлегатаў, у дэлегатаў на канферэнцыі.

Канферэнцыя прадаставіла права быць членам райкома ўдзельнічаць у рабоце канферэнцыі з правам дарадчага голасу.

Пасля гэтага канферэнцыя прыступіла да намечаных кандыдатур у якасці дэлегатаў на гарадскую партыйную канферэнцыю. Згодна ўстаноўленага мэтаду, Сталінская раённая партарганізацыя павінна паслаць 145 дэлегатаў з правам рашаючага голасу. Усяго выставлена 243 кандыдатуры. Частка гэтых кандыдатур абмеркавана на вячэрнім пасяджэнні.

Сёння канферэнцыя працягвае абмеркаванне кандыдатур на гарадскую партканферэнцыю.

О. К.

КАГАНОВІЦКІ РАЁН

На ранішняе пасяджэнне 8 мая працягвалася абмеркаванне кандыдатуры ў спіс для тэматычнага галасавання.

Абмеркаванне кандыдатуры праходзіць дэталёва. Малешкая недакладнасць у біяграфіі або ў характарыстыцы партыйнай работы абмяркоўваецца кандыдатурай выклікае большасцю насторожанасць дэлегатаў канферэнцыі.

Шмат часу канферэнцыя аддала абмеркаванню кандыдатуры т. Манахава — рэктара Беларускага інстытута. Тав. Манахаў, выступаючы ў спісках на справядліва-выбарчых сходах партыі і гаворачы аб неапаганіцы партыйнай работы, зрабіў накіраваныя, шкідныя аб'яўшчыя факты, у якім агучыў, згаданае ахаваў усе кіраўніцтва КП(б)Б.

Пры абмеркаванні кандыдатуры т. Манахава дэлегаты канферэнцыі падвергілі рашучай крытыцы яго палітычна накіраваныя выступленні.

НА СХОДЗЕ РАБЕЛЬКОРАЎСКАГА АКТИВА

ГОМЕЛЬ. (Кар. «Звязды»). Напярэдадні для дэлегатаў «Палескага праўды» была зменшана шырокаабсягальная аб'ява за подпісам гаркома КП(б)Б, палтаўскага Беларускай чыгуны, газет «Палеская праўда» і «Железнодорожник Белоруссии» аб тым, што 5 мая ў 7 гадзін вечара збіраецца партыйна-рабочаўскі і чыгуначскі актыву гар. Гомеля.

І вось наступіў вызначаны час. У 7 гадзін у зале горпрофсавета, дзе выдана было праводзіць сходы актыва, нікога не было. Нават, не з'явіўся ні адзін чалавек з устаноў, завушчых аб'яву. Потым сталі збірацца па агляду. Чкалі паўтары гадзіны і толькі ў 8 гадзін 30 мінут вечара, калі сабралася тэма палова ўдзельнічаў схода, зрабіў культпроя гаркома партыі тав. Пізбург акрыў сходы будынкай гар. Гомеля.

На старшынні, спісам выбралі прэзідэнта і далі слова дэлегатам — рэдактару «Палескага праўды» тав. Фішбейну.

Дэлегаты гаварылі многа, але чамусьці зменшана работу сваёй газеты. А яму на готу тэму было аб чым расказаць, калі-б тав. Фішбейн не «забыў» пра самакратыю. К канцу дэлегатаў у зале атэстацыя лічаныя людзі, ды і тыя з неспрыяльнасцю чакалі хутэйшага заканчэння схода.

Для адзначэння ў спісках выступіла некалькі чалавек, нічога такога не казалі. У 10 гадзін 30 мінут — праз дзве гадзіны ад пачатку — дружным галасаваннем спынілі спрэчку, і дэлегаты зрабіў заключныя словы.

Характэрна, што на сходах не прысутнічаў ні сакратар гаркома т. Стану. Ні начальнік палора т. Цвяткоў, ні старшыня гарсовета Малашоў.

Такой падрыўкай сходаў актыва гомельскія кіраўнікі паказалі сабе людзьмі вельмі недабрымі.

ПАДЗЕІ Ў БАРСЕЛОНЕ

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 7 мая. (БЕЛТА). Згодна паведамленняў, атрыманых радом газет, новазначаны дэлегат на абароне, сакратар усеагульнага саюза рабочых Каталоніі Сесе быў забіты ў Барселоне 6 мая пры выхадзе на вуліцу пасля пасяджэння каталонскага ўрада.

У сувязі са смерцю Сесе дэлегата каталонскага ўрада ў Парыжы дэлегаты да ведама ўсім, што Сесе стаў афайр няпачаснага выпадку. Яго смерць не аказала ніякага шкоднага ўплыву на пачатне, дасягнута паміж двума прафсаюзнымі цэнтрамі, г. зн. паміж усеагульным рабочым саюзам і анарха-сіндкалістычнай нацыянальнай канферэнцыяй працы.

ЛОНДАН (сталеца Англіі), 7 мая. (БЕЛТА). Згодна паведамленняў барселонскага карэспандэнта агенства Рэйтар, у Барселону прыбылі англійскі крыкер «Аргутэа» і тры англійскія аскарныя мінасоцы.

ЛОНДАН (сталеца Англіі), 7 мая. (БЕЛТА). Паводле слоў карэспандэнта ліберальнай газеты «Ньюс кронік» найбольшы ўдзел у выступленнях прамым невялікія групы, як выдзі, фашысцкіх элементаў, якім дапамагалі анархісты-факты.

Орган прафсаюзаў «Дейлі геральд» характарызуе падзеі ў Барселоне, як «анархысцка-трапкісцкі манеж, падтрыманы манархістамі».

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 7 мая. (БЕЛТА). Агенства Эспаль паведамляе, што каталонскія абласныя камітэты анарха-сіндкалістычнай нацыянальнай канферэнцыі працы і «Федэрацыі анархістаў Іберыі» (ФАІ) аўблікавалі сумесную адолю. У гэтай адове яны звяртаюцца да ўсіх сваіх прыхільнікаў з заклікам не паддавацца на правакацыі паліцэйскіх элементаў, падначальвацца ўсім расправі.

раджэння ўрада і не выходзіць на вуліцу са зброй. Як паведамляе агенства Гавас, жыццё ў Барселоне працякае нармальна. У горадзе спакойна. Рабочыя і служачыя прыступілі да работы. Працуюць метро і аўтобусы. Магазіны адкрыты.

ПАРЫЖ, 7 мая. (БЕЛТА). Агенства Гавас паведамляе, што парыжскае бюро друку каталонскага ўрада аўблікавала наступнае паведамленне:

Тэлефонная сувязь з Барселоной падтрымліваецца нармальна, і стрыманыя весткі сведчаць аб тым, што стыхійныя індывідуальныя мей месца толькі ў некалькіх прамесных горадах. У астатніх раёнах краіны наглядзецца поўны спакой. Урад пры падтрыманні ўсяго народу ажыццяўляе ўладу на ўсёй тэрыторыі Каталоніі. Назначэнне камандуючым узаброднымі сіламі каталоніі генерала Пасега, былога ваеннага дэлегата рэспубліканскага ўрада ў Барселоне, сведчыць аб цеснай сувязі паміж абодвума ўрадамі і рашучай атрымаць хуткую перамогу над буржуазнымі.

На становішча на арагонскім фронце падзеі ў Барселоне не аказалі ўплыву.

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 8 мая. (БЕЛТА). Агенства Гавас паведамляе, што ў Барселоне нармальнае жыццё аднаўляецца. Траўматычны рух аднаўляецца зноў з усіх частак горада, а таксама ў пэўныя жывыя рухы.

Вырашэнне канфлікта было дасягнута 6 мая ўвечары ў часе перагаворў паміж урадам і прадстаўніцамі «нацыянальна-канферэнцыяй працы» і «усеагульнага рабочага саюза».

Згодна афіцыйных вестак, хіт афуд дасягае 200 аэбят і 400 рашеных.

4 тысячы жанчын і дзяцей з Більбаа прыбылі ва Францыю

ПАРЫЖ (сталеца Францыі), 7 мая. (БЕЛТА). Учора англійскі мінасоц «70» які суправаджаў разам з іншымі англійскімі ваеннымі карабамі іспанскія парохом, эвакуаванымі 4 тысячы жанчын і дзяцей з Більбаа (гадоўнага горада Васкская аўтаномнай вобласці) прыбылі ва Францыю порт Ля Рошэль. Камандзір мінасоца паведаміў главе мэр-агентства аб шчаслівым прыбыцці ў порт аднаго іспанскага парохода з эвакуаванымі дзецьмі.

Рабочыя арганізацыі горада прынялі самы актыўны ўдзел у прыёме эвакуаваных дзяцей. Усю ноч на 6 мая пекары добраахотна працавалі, выпякаючы для дзяцей хлеб. Усю ноч працавалі мушшпальныя служачыя, падрыхтоўваючы памішкі для дзяцей.

На працягу ўсяго дня рабочыя з'яўляліся ў абласную федэрацыю прафсаюзаў прапагандаваць размяшчэнне і сябе прыбыла ваючых у Ля Рошэль дзяцей з Більбаа.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

МАДРЫДСКІ ФРОНТ
7 мая артлерыя мяцежнікаў бамбардыравала Мадрыд. Сур'ёзных разбурэнняў няма.
У скарты раці Тахо (на поўдзень ад Мадрыда) мяцежнікі зрабілі вывазку, але былі адбіты. Бропсөөд рэспубліканцаў абстраляў тэмавыя часткі мяцежнікаў.

ПАЎНОЧНЫ ФРОНТ
На паўночным фронце рэспубліканцы адбілі некалькі атак мяцежнікаў на паўночны ўсход ад Більбаа. Часці італьянскай брыгады «сворныя стралкі», суправаджаемыя 16 танкамі, атакавалі 7 мая пазіцыі рэспубліканцаў, абараняючыя горныя праход ля Труонды (на дарозе з Берне у Мунія). Рэспубліканцы сутрацілі не прымяцеля куліетным і артлерыйскім агнём. Атака была адбіта. Інтэрвенты пакінулі на полі бою тры машкоджаныя танкі.

ПРЫЁМ У ПАЎПРЭДСТВЕ СССР У БЕРЛІНЕ

БЕРЛІН (сталеца Германіі), 8 мая. (БЕЛТА). Учора у паўпрудстве СССР Берліне быў наладжан прыем, на які прысутнічаў дыпламатычны корпус, а таксама журналісты і прадстаўнікі германскіх колаў. На вечары выступалі юныя лаўрэаты брусеўскага конкурсу скарты чой: Буся Гольдштэйн, Ліза Пільель, Марыя Касалупава і Міша Фіхтгольд. Выступленні мадачых віртуозаў мелі вялікі поспех.

НАЗАД ДА СЯРЭДНЕВАКОЎ

БЕРЛІН (сталеца Германіі), 8 мая. (БЕЛТА). Па распараджэнню міністра адукацыі забаронена па ўсёй Германіі дапускаць аўрэаў да іспытаў на атрыманне доктарскай ступені і прысуджэнне ім доктарскія дыпломы.

ВАРАШЫЛАЎСКІ РАЁН

7 мая поўна ўвачы шэстай камісіі аб'яўшчых вынікаў тэматычнага галасавання ў члены райкома партыі. У склад райкома выбраны 29 чалавек, срод якіх 17 чалавек выбрана ўпершыню.

8 мая на ранішняе пасяджэнні канферэнцыя прыступіла да выбараў кандыдату ў члены райкома. Колькасны склад вызначан — 7 чалавек. Назвалі 21 кандыдатуру. Абмеркаванне ішло з тагой-жа сур'ёзнасцю, як і пры выбарах членаў райкома. Дэлегаты насторожана адносіліся да кожнай недакладнасці ў біяграфіі і пры сумненні ў палітычнай надзейнасці давалі адвод.

Доўга абмеркавалася кандыдатура кіраўніа Дзярбанка.

Са спісу кандыдатур у склад кандыдату ў члены райкома адваілі пяць чалавек. Асталася 16. Абсалютнай большасцю галасоў пры тэматычным галасаванні выбралі 6.

На ранішняе і вячэрнім пасяджэннях ішло абмеркаванне кандыдатур дэлегатаў на гарадскую канферэнцыю. Трэба выбраць 81 чалавек з правам рашаючага і 19 а правам дарадчага голасу. Спачатку прыступілі да выбараў дэлегатаў з правам рашаючага голасу. Назвалі 144 кандыдатуры.

Р. Д.

КОМУНІСТЫ ВІВУЧАЮЦЬ КЛАСІКАЎ МАРКСІЗМА

Чыгуначскія актывісты камуністаў горада Менска значна ўрасла. Толькі за тры апошнія месяцы прачытана ў адной бібліятэцы Дома партыйнага актыва 1.329 кніг Маркса, Энгельса, Леніна, Сталіна.

Члены і кандыдаты партыі навішчаюць свой тэарэтычны ўзровень, авалодваюць большавізмам, глыбока вивучаючы першакроўнікі класікаў марксизма.

ВОСКА.



Орданонска-Інжыер Е. П. Влетнікава, вылучаная на кіруючую работу намесніца начальніка пасажырскай службы кіраўніцтва Беларускай чыгуны. Фото Шапіца (БСФ).

АБМЕРКАВАННЕ ПЫТАННЯЎ ТРЭЦЬЯ ПЯЦГОДАВАГА ПЛАНА

ПРАБЛЕМЫ ХІМІЗАЦЫІ НАРОДНАЙ ГАСПАДАРКІ У ТРЭЦЬІ ПЯЦГОДДЫ

М. РОБІНАЎ

Пачатак зароджэння савецкай хімічнай прамысловасці адносіцца да 1923—24 г. Яе далейшае развіццё набывае моцны размах толькі ў 1929 год, пасля паставы СНК СССР (2 красавіка 1928 г.) аб мерапрыемствах на хімізацыі народнай гаспадаркі ў СССР і пасля рашэнняў XVI парт'езда.

Тэмы росту хімічнай прамысловасці Беларусі вельмі адсталою не толькі ў адносінах да хімічнай прамысловасці СССР, але і нават да тэмпаў развіцця ўсіх астатніх галін прамысловасці БССР.

Між тым, выходзячы з нашых сярэдняных магчымасцей, Беларусь, забяспечаная наліўнымі і энергетычнымі рэсурсамі і добра разгалінаванай транспартнай сеткай, мае ўсе магчымасці на базе прыродных багаццяў рэспублікі — торфу, краўніны і мінеральных выкапняў — узначыць у трэці пяцігодку нашу хімічную прамысловасць да ўзроўню, апаўдальваючому патрэбнасці народнай гаспадаркі, і развіццё ў сабе наступнае галіны прамысловасці.

ВЫКАРЫСТОВАННЕ ТАРФЯНЫХ СМОЛ

Тарфяная смола атрымліваецца пры газаванні або кавасанні торфу. Наўняў у сучасны момант у Беларусі 5 генератарных устаноў на шпальных заводах могуць штогодна даць каля 10.000 тон тарфяной смалы, якая зноў часткова спалываецца і часткова зліваецца ў рывы, не гледзячы на тое, што гэта смола можа быць выкарыстана для атрымання рэду хімічных прадуктаў, як і наўняў: воск, парафін, фенолы, пек і інш. якія ўжываюцца ў дэталёвай вытворчасці.

Атрыманне готых прадуктаў ажыццяўляецца ўжо ў заводскім маштабе на некалькіх прадпрыемствах Саюза.

Тарфяное паліва, ваком выкарыстоўвання тарфяной смалы могуць вырасіць рознастайныя вытворчасці. Пры гэтым не абходна прыняць пад увагу, што колькасць атрымліваемай тарфяной смалы ў нас з кожным годам усё будзе павялічвацца.

ЛАКА-ФАРБАВАЯ ВЫТВОРЧАСЦЬ

Лака-фарбавая прамысловасць адрэкавана абслугоўваць многія галіны прамысловасці і народнай гаспадаркі. Прадукцыя гэтай прамысловасці прадухіляе металічныя выкбы ад разбуральных дзеянняў знешніх прычын (уплыву атмасферы, вады, віятцаў), прадухіленне метала ад карозіі, а дрэва ад гніення і заражэння грыбковымі захворваннямі і т. д. Апрача таго лака ўжываюцца для наліання паверхні прадметаў блеску, без звыно колору (белкавыя лака), або з афарбоўкай (каляровыя лака), або з афарбоўкай (каляровыя лака).

У даны момант з развіццём прамысловасці ітучных смол не толькі ўдалося атрымаць прадукты, якія змяняюць прыродныя смолы, але нават па сваіх якасцях перавышчаюць іх.

Велізарнае комунальнае і жыллёвае будаўніцтва гарадоў і раёнаў, развіццё машынабудавання, аўта- і вагонабудавання і, нарэшце, рост лёгкай прамысловасці патрабуюць значнага павелічэння вытворчасці прадукцыі лакавай вытворчасці.

Да апошняга часу лака-фарбавая прамысловасць не карысталася той увагай, якую яна заслугоўвае, маючы на ўвазе ле значенне ў народнай гаспадарцы. Гэта палажэнне з вычарпальнай наўнятай падкрэслена ў жыццёвых (1934 г.) па-

становах ЦК ВКП(б) і Савета працы і абароны аб лака-фарбавай прамысловасці.

У СССР у 1933 годзе было выпушчана ўсяго 16.300 тон розных лакаў.

Параўнальна з 1933 годам мы хоць і павялічылі нашы прадукцыю ў лівей роў, але, прымаючы пад увагу рэзкае павелічэнне нашых патрэбнасцей, мы ўсё-ж значна адсталі.

Асабліва значнае адставанне лака-фарбавай прамысловасці мы налічаем у БССР.

У Беларусі вытворчасцю лакаў займаюцца арцелі Беларускага саюза імя Калініна ў Гомелі і «Успра» у Менску. На плане 1937 года гэтыя арцелі павінны выпусціць 500 тон асфальтавых лакаў, 120 тон гэтай прадукцыі намаче выпусціць сёлета гомельская арцел Сампрамсаюза.

У гэтыя лака робіцца саматужным спосабам, што адпаведна адбіваецца і на якасці прадукцыі.

Лака-палітурны завод Белдзярспірта ў Дзевіхае, з вытворчай магутнасцю ў 200 тон спіртных лакаў і палітур у год, працуе перагударна а-за недахопу ізітэла (ітучнай смалы). У 1936 годзе ён выпусціў усяго 30 тон.

Патрэбнасць БССР у розных лаках на 1937 год арыентаваныя вызначаецца ў 2000 тон, якую існуючая прамысловасць БССР па сваёму тэхнічнаму сэрву і аб'ёму зусім не можа задаволіць.

Вядучымі фарбамі ў трэці пяцігодкі, з пункту гледжання іх значнасці ў народнай гаспадарцы, павінны стаць каляровыя земляныя фарбы, для зваднення ў мінімуму расходу лакаўных каляровых металаў і змены іх больш танымі, якія ёсць у дастатковай колькасці.

Па земляных фарбах намачаюцца карысныя зрух у бок выкарыстання масловых запасаў каляровых зямель. Калі да гэтага часу земляныя фарбы транспартаваліся на дэкайкі алегасці да месц іх снажывання, то ў межах трэці пяцігодкі раёны ў

асноўным павінны будучы арыентавацца на ўдзелную скарты, у адпаведнасці з чым павінна атрымацца рэзкае панатненне іх кошту.

Вытворчасць фарбаў у нас развіта доволі слаба. Лоўскі завод «Краскоплет» робіць выключна сухія земляныя фарбы. У 1936 годзе завод выпусціў 1400 тон.

Планам 1937 года намечан выпуск 1620 тон фарбаў, у тым ліку 615 тон муміі.

Цэртны фарбы выпрацоўваюцца выключна лака-фарбавай арцелю Сампрамсаюза «Перамог» ў Гомелі. Планам 1937 года намечан выпуск 200 тон (сурь, мумія, охра).

Ліч вядзь, патрэбнасць БССР у земляных фарбах таксама не пакрываецца наўнянымі прадпрыемствамі.

Для поўнага задавальнення патрэб Беларусі ў гэтай прадукцыі неабходна рэканструяваць і спецыялізаваць лоўскі завод «Краскоплет».

У сучасны момант робіцца раведзі ў Мазырскай раёне, дзе знойдзены значныя запасы каляровых земляных фарб, якія дазваляюць памешчы і вытворчасць у больш значнай колькасці, чым у Дзеве.

У трэці пяцігодкі мы абавязаны перайсці да вырабу гатовых фарбаў (фарб) для ронастайнага іх тэхнічнага выкарыстоўвання.

У Беларусі ёсць усё спрыяючыя прадпаласы для развіцця лака-фарбавай прамысловасці. Амаль усе сярэднявыя прадукцы, неабходныя для вытворчасці лакаў і цэртых каляровых фарбаў, ёсць у Беларусі ў больш ці менш значнай колькасці.

Аб'ём разгортвання вытворчасці лака-фарбавай прамысловасці павінны вызначыцца прыняццем устаноўкі аб павышэнні прадукцыі народнай гаспадаркі Беларусі да канца трэцяга пяцігоддзя як на лініі прамысловасці і сельскай гаспадаркі, так і ў прыватнасці абслугоўвання гарадскога будаўніцтва і культуры-бытавых патрэб намага насельніцтва.

Водна аб ходзе веснавой сябвы па раёнах БССР на 5 мая 1937 года (у проц. да плана)

| НАЗВА РАЁНАУ | В і к т. | | | | | Усяго ўраджаю | Ураджайнасць (цэнтн. на гект.) | Ураджайнасць (цэнтн. на гект.) | Ураджайнасць (цэнтн. на гект.) |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Ураджайнасць (цэнтн. на гект.) | | | | |
| Аршанскі | 90,1 | 101,3 | 99,9 | 100,1 | 105,0 | 102,9 | 88,2 | 21,9 | 6690 |
| Грэскі | 88,7 | 95,1 | 98,4 | 114,9 | 99,9 | 97,5 | 82,7 | 50,7 | 790 |
| Ч.-Славободскі | 78,1 | 98,7 | 123,2 | 97,1 | 98,8 | 97,5 | 78,3 | 42,1 | 760 |
| Магілёўскі | 77,9 | 93,8 | 101,7 | 97,5 | 97,5 | 98,7 | 86,9 | 40,7 | 8898 |
| Вабруўскі | 76,7 | 80,1 | 100,5 | 93,9 | 92,4 | 89,1 | 87,3 | 40,8 | 7361 |
| Сенненскі | 74,6 | 90,1 | 94,2 | 96,2 | 87,7 | 101,9 | 57,5 | 21,6 | 6583 |
| Тураўскі | 72,7 | 75,0 | 103,9 | 102,9 | 97,0 | 90,9 | 72,8 | 45,2 | 850 |
| Камярынскі | 72,4 | 72,0 | 105,2 | 117,3 | 105,6 | 100,0 | 87,5 | 54,6 | 7210 |
| Гомельскі | 71,8 | 90,1 | 96,9 | 94,8 | 86,5 | 96,7 | 82,8 | 28,4 | 9397 |
| Брагінскі | 71,7 | 85,2 | 105,6 | 111,9 | 104,5 | 85,2 | 67,9 | 35,6 | 7495 |
| Удзельскі | 71,4 | 88,7 | 104,3 | 99,8 | 96,2 | 85,6 | 44,5 | 24,0 | 419 |
| Брунненскі | 71,2 | 87,3 | 91,8 | 87,0 | 92,2 | 108,4 | 41,3 | 14,0 | 8867 |
| Лепельскі | 70,5 | 86,2 | 95,6 | 95,0 | 87,6 | 93,8 | 50,5 | 14,2 | 14375 |
| Кіраўскі | 68,4 | 81,1 | 100,5 | 103,6 | 87,2 | 63,9 | 66,8 | 19,5 | 9582 |
| Нароўнпольскі | 67,7 | 83,3 | 85,4 | 89,5 | 88,2 | 90,4 | 77,9 | 8,2 | 8220 |
| Шклоўскі | 67,7 | 83,3 | 85,4 | 89,5 | 88,2 | 90,4 | 77,9 | 8,2 | 8220 |
| Добрушскі | 67,3 | 71,9 | 101,9 | 101,4 | 96,3 | 100,3 | 29,1 | 32,3 | 17387 |
| Лёўскі | 67,3 | 60,6 | 110,3 | 109,8 | 101,5 | 100,9 | 85,4 | 24,1 | 9829 |
| Лепельскі | 66,4 | 85,9 | 97,9 | 82,9 | 84,0 | 99,9 | 27,5 | 10,5 | 8176 |
| Раткоўскі | 66,2 | 76,3 | 91,0 | 102,4 | 92,3 | 89,0 | 66,5 | 64,8 | 5370 |
| Хойніцкі | 66,0 | 76,8 | 98,2 | 101,3 | 90,3 | 89,5 | 65,8 | 52,1 | 9550 |
| Бястэцкі | 65,8 | 78,2 | 96,5 | 95,4 | 82,6 | 86,4 | 24,4 | 11916 | |
| Сыраваткінскі | 65,3 | 64,1 | 94,0 | 95,9 | 88,8 | 88,8 | 48,2 | 46,9 | 4414 |
| Сібіцкі | 65,1 | 95,3 | 103,4 | 99,7 | 91,7 | 97,5 | 23,0 | 21,2 | 5922 |
| Галачынскі | 64,9 | 88,9 | 92,2 | 92,7 | 88,5 | 100,8 | 21,2 | 66,6 | 7666 |
| Славаткінскі | 64,7 | 93,7 | 97,6 | 102,3 | 97,4 | 81,4 | 35,1 | 60,2 | 3613 |
| Менскі | 64,5 | 81,0 | 92,3 | 92,3 | 84,4 | 95,4 | 36,0 | 15,6 | 22646 |
| Дзяткавінскі | 64,3 | 60,4 | 105,3 | 85,4 | 96,5 | 90,9 | 50,3 | 26,5 | 3084 |
| Талачынскі | 63,2 | 64,9 | 95,7 | 93,3 | 98,5 | 97,8 | 71,0 | 24,2 | 9261 |
| Зігмундскі | 63,0 | 80,5 | 100,6 | 93,4 | 89,0 | 97,8 | 26,4 | 7,5 | 4874 |
| Слуцкі | 62,9 | 83,0 | 101,2 | 86,9 | 93,6 | 70,3 | 56,0 | 35,2 | 10281 |
| Жураўскі | 62,5 | 73,9 | 100,3 | 104,8 | 80,3 | 83,6 | 42,4 | 25,3 | 13920 |
| Слуцкі | 61,8 | 87,9 | 88,9 | 98,0 | 79,4 | 78,7 | 66,7 | 29,0 | 8774 |
| Слуцкі | 61,5 | 76,9 | 89,9 | 102,7 | 84,4 | 92,6 | 50,4 | 39,9 | 3251 |
| Слуцкі | 61,4 | 67,6 | 102,1 | 104,6 | 98,8 | 93,3 | 73,2 | 32,4 | 1180 |
| Слуцкі | 61,2 | 78,0 | 95,2 | 91,4 | 76,9 | 91,3 | 32,2 | 23,2 | 6170 |
| Слуцкі | 60,9 | 82,6 | 81,9 | 85,7 | 92,7 | 89,9 | 53,7 | 41,0 | 8774 |
| Слуцкі | 60,6 | 72,3 | 104,0 | 108,8 | 92,9 | 99,4 | 50,6 | 15,4 | 8142 |
| Слуцкі | 60,2 | 70,0 | 101,2 | 85,0 | 87,8 | 76,7 | 54,0 | 35,3 | 7882 |
| Слуцкі | 60,1 | 71,0 | 91,9 | 94,3 | 79,5 | 88,4 | 41,9 | 23,7 | 11361 |
| Слуцкі | 59,9 | 75,0 | 92,3 | 98,3 | 91,4 | 88,1 | 47,6 | 47,7 | 4847 |
| Слуцкі | 59,9 | 74,7 | 104,4 | 93,6 | 87,6 | 76,1 | 40,8 | 6,2 | 5003 |
| Слуцкі | 59,9 | 78,4 | 99,7 | 101,7 | 86,7 | 92,4 | 41,6 | 29,7 | 2400 |
| Слуцкі | 59,9 | 77,4 | 88,4 | 77,4 | 74,8 | 97,8 | 14,7 | 11,5 | 13289 |
| Слуцкі | 59,8 | 52,5 | 99,6 | 105,1 | 92,8 | 86,2 | 77,6 | 20,1 | 2475 |
| Слуцкі | 58,8 | 78,2 | 105,8 | 101,0 | 74,2 | 63,5 | 54,6 | 14,5 | 4444 |
| Слуцкі | 58,7 | 77,0 | 96,6 | 85,3 | 91,0 | 90,4 | 45,0 | 39,1 | 14851 |
| Слуцкі | 58,3 | 74,1 | 77,3 | 79,2 | 65,1 | 77,8 | 23,6 | 3,8 | 7987 |
| Слуцкі | 57,7 | 82,7 | 101,6 | 70,3 | 77,6 | 69,3 | 7,9 | 27,1 | 6402 |
| Слуцкі | 57,1 | 77,1 | 90,9 | 58,7 | 81,0 | 100,1 | 26,0 | 7,5 | 8248 |
| Слуцкі | 57,1 | 61,6 | 99,5 | 110,3 | 89,4 | 86,1 | 63,3 | 23,6 | 11468 |
| Слуцкі | 56,8 | 85,6 | 85,8 | 99,7 | 88,2 | 67,2 | 52,4 | 25,9 | 8633 |
| Слуцкі | 56,4 | 79,1 | 101,2 | 86,1 | 82,4 | 82,3 | 24,5 | 8,7 | 4107 |
| Слуцкі | 56,3 | 65,4 | 105,7 | 79,7 | 80,1 | 96,4 | 43,3 | 59,8 | 2299 |
| Слуцкі | 56,3 | 64,4 | 94,7 | 89,7 | 89,9 | 63,7 | 54,4 | 24,8 | 5898 |
| Слуцкі | 56,1 | 60,4 | 100,0 | 93,4 | 79,9 | 96,1 | 84,1 | 19,9 | 8700 |
| Слуцкі | 56,0 | 70,8 | 90,7 | 103,9 | 82,5 | 96,1 | 31,6 | 27,7 | 8943 |
| Слуцкі | 55,8 | 87,3 | 102,1 | 92,9 | 79,9 | 78,1 | 48,6 | 19,6 | 10913 |
| Слуцкі | 55,6 | 68,7 | 89,9 | 96,5 | 79,5 | 81,8 | 41,4 | 15,8 | 8464 |
| Слуцкі | 55,2 | 65,7 | 98,9 | 103,9 | 83,3 | 80,8 | 44,2 | 17,6 | 6899 |
| Слуцкі | 55,1 | 77,1 | 89,2 | 85,9 | 72,4 | 83,5 | 4,9 | 27,3 | 8294 |
| Слуцкі | 55,0 | 73,3 | 100,0 | 77,8 | 74,0 | 77,3 | 28,4 | 15,2 | 9813 |
| Слуцкі | 54,7 | 72,9 | 103,7 | 91,0 | 68,7 | 60,4 | 37,1 | 35,2 | 7332 |
| Слуцкі | 54,6 | 68,6 | 104,3 | 90,9 | 82,3 | 80,7 | 42,9 | 27,7 | 7040 |
| Слуцкі | 54,0 | 72,0 | 91,8 | 95,6 | 75,2 | 81,6 | 40,1 | 4,1 | 1008 |
| Слуцкі | 53,9 | 76,1 | 87,6 | 75,8 | 70,5 | 76,6 | 5,8 | 11,7 | 6163 |
| Слуцкі | 53,7 | 75,3 | 97,4 | 85,7 | 81,8 | 74,3 | 53,1 | 30,8 | 4528 |
| Слуцкі | 53,1 | 72,0 | 99,7 | 71,2 | 75,0 | 76,2 | 4,4 | 27,8 | 5790 |
| Слуцкі | 53,0 | 76,8 | 76,3 | 85,4 | 66,4 | 67,8 | 23,3 | 16,7 | 7441 |
| Слуцкі | 51,9 | 49,7 | 113,2 | 99,3 | 86,2 | 83,0 | 60,0 | 23,5 | 7668 |
| Слуцкі | 51,7 | 68,0 | 102,8 | 106,1 | 92,3 | 94,0 | 30,7 | 39,4 | 5132 |
| Слуцкі | 51,5 | 75,4 | 86,7 | 82,0 | 83,9 | 76,0 | 30,5 | 26,8 | 3924 |
| Слуцкі | 50,7 | 38,3 | 102,9 | 96,3 | 99,7 | 101,7 | 90,3 | 22,2 | 6245 |
| Слуцкі | 50,6 | 66,4 | 86,6 | 76,2 | 69,4 | 85,1 | 18,3 | 16,5 | 8838 |
| Слуцкі | 50,1 | 71,3 | 91,0 | 103,6 | 80,2 | 92,4 | 22,9 | 25,5 | 9027 |
| Слуцкі | 49,5 | 69,1 | 123,8 | 84,3 | 69,6 | 69,2 | 18,1 | 24,4 | 7584 |
| Слуцкі | 49,3 | 57,4 | 87,5 | 96,1 | 73,9 | 87,7 | 41,9 | 14,2 | 6745 |
| Слуцкі | 48,2 | 48,3 | 100,0 | 92,6 | 84,7 | 79,0 | 83,2 | 14,0 | 6964 |
| Слуцкі | 47,9 | 64,1 | 85,1 | 57,1 | 53,3 | 77,2 | 11,4 | 11,7 | 8296 |
| Слуцкі | 47,7 | 67,5 | 99,8 | 91,9 | 84,0 | 86,0 | 35,0 | 7,3 | 3505 |
| Слуцкі | 46,8 | 64,6 | 97,4 | 107,8 | 71,0 | 47,5 | 28,8 | 42,6 | 6609 |
| Слуцкі | 45,7 | 65,5 | 83,3 | 91,3 | 64,0 | 62,0 | 17,5 | 34,6 | 6288 |
| Слуцкі | 45,6 | 54,0 | 66,0 | 57,1 | 49,5 | 76,8 | 11,2 | 15,0 | 9106 |
| Слуцкі | 44,8 | 61,0 | 72,2 | 67,8 | 64,4 | 54,1 | 19,5 | 19,5 | 7129 |
| Слуцкі | 44,0 | 57,6 | 86,0 | 59,5 | 56,1 | 58,5 | 16,3 | 12,3 | 3266 |
| Слуцкі | 43,2 | 56,5 | 82,7 | 58,0 | 51,7 | 58,9 | 12,6 | 30,5 | 4400 |
| Слуцкі | 39,8 | 58,1 | 76,4 | 54,0 | 47,2 | 49,6 | 11,3 | 7,0 | 11440 |
| Слуцкі | 38,3 | 52,6 | 69,7 | 71,1 | 42,2 | 62,4 | 9,8 | 20,6 | 4513 |
| Слуцкі | 34,1 | 43,2 | 63,1 | 50,7 | 33,5 | 59,0 | 7,5 | 8,6 | 6492 |
| Усяго | 67,2 | 81,6 | 91,6 | 96,3 | 100,8 | — | 25,6 | — | 8693 |
| на БССР | 59,6 | 75,6 | 93,6 | 89,9 | 80,9 | 83,8 | 44,8 | 27,4 | 64596 |
| на 30/IV | 49,6 | 65,3 | 87,3 | 81,3 | 69,9 | 70,4 | 29,9 | 23,6 | 607723 |

Улічаны статыстычны відзел Нарнамава БССР.



У клясе «Рухавік рэвалюцыі», Камярынскага раёна, адкрываюцца новае дзіцячае пляцоўна і яслі. НА ЗДЫМКУ: запіс дзяцей у яслі. Фото Цалунка (БСФ).

НЯМА ТРЭВОГІ ЗА БУДУЧЫ ЎРАДЖАЙ

Кожны з кіруючых работнікаў саўгаса імя Сталіна, Дзержынскага раёна, мае сваю асабістую думку наконт тэрміна скажэння сябвы. Дырэктар саўгаса т. Жук абяцае скончыць сябву 20 мая, аргант т. Рыгал сярэдняе, што з сябвы саўгас справіцца не раней 25 мая, а загалымі ўчасткам т.т. Татар і Антоўчак гэтым наогул не думалі. Доўгі час кіраўніцтва саўгаса імкнулася апраўдываць сваю бяздзейнасць спасыланымі на дрэннае надвор'е.

Ік-жа абстаці справа сёння? На 5 мая з 300 гектараў правага кляса засяна толькі 82 га. Лічбы гавораць самі за сябе. Не лепш становіцца з асабна. Сябва праводзіцца раскіданым пасевам. Радыёны сямлі не працуюць. На ўчастку № 2 сямлі не адрэгуляваны. За апошнімі дні меліся два выпадкі пламаж на трактарах, якія на дзень вылілі са строю. Было некалькі прастоў трактараў за неадпаведнасцю гарачага.

Дзе прычына адставання саўгаса? Загадчык цэнтральнага ўчастка т. Та-

ЧАМУ НЕХАПЯЕ РАБОЧЫ СІЛЫ

Кляса «Чырвоны барок», Нехлоўскага сельсавета, — адзін з адстаючых клясаў Талачынскага раёна. Вельмі марудна кляса праводзіць веснавую сябву кампанія.

Прычыны слабых тэмпаў сябвы многа. Адна з іх — мала рабочых сіл. З гэтым з'вязана і старыня кляса т. Фёлаж.

Чаму ў клясе нехапае рабочых сіл? Справа ў тым, што на работу выходзяць толькі мужчыны. Жанчыны амаль не выходзяць. І зусім не таму, што не жадаюць. 20 клясаў не маюць на каго накідаць дома сваіх малых дзяцей.

Ужо даўно трэба было адкрыць яслі. Агульны сыход клясаў у свой час вы-

ТРАКТАРНЫЯ СЕЯЛКІ ПРАСТОЙАЮЦЬ

У клясе «Новае жыццё», Рудзэнскага МТС прысвоіла 2 трактарныя сеялкі. Сеялкі аказаліся пасрабнымі — палымані кранцэўнікамі, іх ніяк не адрэгуляваць, каб высадзіць норму. Кляса звоніць у МТС, просіць дапамогі. Прыязджае механік. Два лішні «кранцэўкі», а сеялка па-ранейшаму астаецца пасрабнай.

МТС на змену механіку выслала агра-нома тав. Ботана. Апошні пакрыўдзіў клясу сяляка і заявіў: «Гэта, братцы, не мая

ЧАМУ ВУЧНІ НЕ НАВЕДВАЮЦЬ ШКОЛЫ

У многіх школах Жураўскага раёна заўважана значны адсёў вучняў. Ёсць намага наставніцка, якія прытрымліваюцца школьнай думкі, нібыта адсёў — нармальнае з'явіцца для вясковых школ: «ноў», пачалася веснавыя работы, частка дзяцей пагнала на поле сьвет, дзеці зна-асобінаў адрываюцца бальшым ад школы для дапамогі па гаспадарстве.

Па сутнасці-ж справа абстаці не так. У тым, што шмат дзяцей астаецца па-за школай, мець усёго вінавата вясна.

У мала-зімніцкай пачатковай школе з 93 вучняў пакінула школу каля 20. Большыя іх з суседняй вёскі Смалого, якія знаходзіцца за 2 кілометры ад школы. У ліку пакінуўшы школу двое дзяцей клясаў Фёлажа Бухарава, двое дзяцей Ляіскава Каўтанова, хлопчык асабна-сіка Якава Дыкалава. Яны не заняты ні-якімі палымані і другімі работамі, а тым не менш школу не наведваюць.

Старшыні прымаюць да школы клясаў «Пролетарская моць» — т. Каўтанав і «Чырвоны пудзель» — тав. Зайцаў лічым, што школа іх не дачыпляе, і ім усёроўна — ахоплены дзеці клясаў і школай або не. Такаса мала цікавіцца гэтым і старшыня Зіміцкага сельсавета тав. Зіміцкаў. «Што тут зробіць, — кажа ён, — не толькі мала-зімніцкай школа мае нячыны адсёў. Намага дзіцяці пакінуць і зіміцкую пачатковую сярэдняю школу. А тут сябва, шмат работы, няма калі гэтым займацца. Я кажу наставнікам, хай сяджаць агты на балькоў, не выконваючы закона аб усеагульным навучанні; і прадстаўляюць мне, будзе штрафаваны!»

З нездапушчальным раўнадушскам адрэ-сціда па гэтым справы і самі наставнікі. Замест таго, каб усеабава вывесці прычыны неадведвання школы, мабіляваць на барыбаву з гэтым з'явіццам ура-гу клясаў і калі трэба, наставіць пытанне аб матэрыяльнай дапамозе асаб-ным вучням, наставнікі мала-зімніцкай школы Мініна, Берэзінаў і Фёлажэў ад-меліся кароткімі гутаркамі з баль-шымі. А дзетых гутарак становіцца не па-лешчлася. Вучні астаецца за сценамі шко-лы.

У рудзэнскай пачатковай школе такаса даволі вялікая колькасць вуч-няў з самай яшчэ не наведваюць заняткі. Дырэктар школы Пабудзькі канстатуе гэ-ты факт, але не можа нічога сказаць, што зрабі наставнікі клясаў, каб адрэ-сціць дзяцей у школу.

Такія-ж сітуацыі атрымлівае рабыні ад-дзел нарасветы з многіх другіх школ ра-ёна.

Ні ў якім разе нехта не адсёў адсёў вучняў, як звычайна з'явіцца ў вяс-ковых школах у сувязі з пачаткам вясен-няй работ. Прычыны хаваюцца куды глыбей.

НІЯКАЙ УВАГІ

Вельмімала раёна праўдзе наву-чна-бездзейнасць да выкавання ра-шэння бюро ЦК КП(б)Б аб культасветра-боўе ў вёсках. На працягу 1936—37 гг. не было сямліка ні адной нарады ці канферэнцыі на культасветрабачы ў СССР сацыялізма, разглядаючы ному гаспадар-ку, як неперарывную частку сусветнай, г. зн. сацыялістычнай гаспадаркі. Не вышда гэта. Капіталістычны элемент, дзякуючы росту сацыялізма, выдзяліўся з займачых ім пачынаў. Пасля гэтага ворагі перайшлі да новых метадаў бара-рбы пількай аб'яднання і цэнтралізацыі ўсіх агентаў капітала для школьнай ра-боты. Школьнік звязалася з займачымі дзяржавамі і па іх аказаных і дзірктывах раённых гаспадароў, аб'ядаўшых за граніцу, вылі падрывную работу. Гэта было ўскрыта на так зван

